

У Гродзенскім раёне пражывае 15096 пенсіянераў і атрымальнікаў дапамог, з іх 33 ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, у тым ліку 4 інваліда вайны, 18 удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, 8 – узнагароджаных ордэнамі і медалямі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 2 – жыхара блакаднага Ленінграда, 1 – работнік прыфрантавых участкаў чыгунак; 850 адзінокіх пажылых грамадзян, 6378 самастойна пражываючых пажылых людзей, 569 шматдзетных сем'яў, якія выхоўваюць 1850 дзяцей.

Асаблівая ўвага надаецца рабоце з удзельнікамі і інвалідамі вайны, адзінокімі пажылымі людзьмі. У раёне штогод праводзіцца абследаванне бытавых умоў жыцця дадзенай катэгорыі грамадзян і аператыўна аказваецца неабходная дапамога.

Пытанні сацыяльнай і шэфскай дапамогі пажылым людзям і інвалідам, сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, знайшлі сваё адлюстраванне ў калектыўных дагаворах арганізацыі.

У плане выканання сацыяльных стандартаў абслугоўвання насельніцтва ў раёне дзейнічае тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. У яго структуры 6 аддзяленняў: аддзяленне пярвічнага прыёму, інфармацыі, аналізу і прагназавання, аддзяленне тэрміновага сацыяльнага абслугоўвання, аддзяленне сацыяльнай адаптацыі і рэабілітацыі, аддзяленне дзённага знаходжання для інвалідаў, аддзяленне сацыяльнай дапамогі на хаце, аддзяленне знаходжання для грамадзян пажылога ўзросту. Працуюць 15 сацыяльных пунктаў, з іх 7 стацыянарных (Скідзельскі, Капцёўскі, Азёрскі, Сапоцкінскі, Падлабенскі, Абухоўскі і Скідзельскі сельскі), 8 - выязной формы.

Цэнтр аказвае наступныя паслугі насельніцтву раёна: юрыдычныя і псіхалагічныя кансультацыі, выдачу гуманітарнай дапамогі малазабяспечаным грамадзянам, сродкаў рэабілітацыі, прыём і падрыхтоўку дакументаў па забеспячэнні дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі для разгляду на камісіі. Працуе тэлефон «Гарачая лінія».

Матэрыяльная дапамога з фонду сацыяльнай абароны ў 2017 годзе аказана 324 грамадзянам на суму 16832,0 рублёў, гуманітарная дапамога – 632 грамадзянам. Абслугоўваюцца на хаце – 592 грамадзяніна.

У раёне працуе 1 дом сацыяльных паслуг, ГУ «Дом-інтэрнат для састарэлых, інвалідаў агульнага тыпу» ў в. Б.Болота, у якім пражывае 30 чалавек.

За 6 месяцаў 2017 года прызначына 170 дапамогаў сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей (за аналагічны перыяд 2016 гады - 167).

Па стане на 01.01.2017 на ўліку ва ўпраўленні па працы, занятасці і сацыяльнай абароне складаецца 499 атрымальнікаў дапаможнікаў: па

доглядзе дзіцяці да 3-х гадоў - 284, дапамог на дзіця, старэйшае 3-х гадоў з асобных катэгорый грамадзян - 51, дапамог сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў -117 і 47 атрымальнікаў дапамогі па догляду за дзіцем інвалідам з дзяцінства.

Памеры дапамог з 2017/08/01 складаюць:

Выгляд дапаможнікі	Памер дапамогі	сума, рублёў
		з 2017/08/01 па 2017/10/31
у сувязі з нараджэннем дзіцяці (Адначасовае): Пры нараджэнні першага дзіцяці Пры нараджэнні другога і наступных дзяцей	10 БПМ	1975,70
	14 БПМ	2765,98
жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці (адначасовае)	100% БПМ	197,57
па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў (штомесячнае): на першае дзіця на другое і наступных дзяцей на дзіця-інваліда	ад срэднемесячнай з / платы работнікаў за квартал 35%	278,88
	40%	318,72
	45%	358,56
Дапамога сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў (штомесячнае)	50% БМП	98,79
на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў,		

якія вызначаюцца Законам (штомесечнае):		
на дзіця-інваліда	70% БПМ	138,30
на іншых дзяцей у сям'і	50% БПМ	98,79
па догляду дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў (штомесечнае)	100% БПМ	197,57
на дзяцей ва ўзросце да 18 гадоў, інфіцыраваных вірусам імунадэфіцыту чалавека (штомесечнае)	70% БПМ	138,30

Бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва:
з 2017/08/01 па 2017/10/31 - 197,57 руб.

Сярэднямесячная зароботная плата работнікаў у рэспубліцы за II квартал 2017, якая ўжываецца пры назначэнні і пераразліку дапамог па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў, - 796,80 рублёў.

Памяшканне ў дамы-інтэрнаты:

2017	2016
13 (3 - агульнага, 10 – псіханеўралагічнага тыпу)	5(4 – агульнага тыпу, 1 – псіханеўралагічнага тыпу)

На 2017/07/01 - 4 чалавекі маюць патрэбу ў памяшканні ў дамы-інтэрнаты (4 – псіханеўралагічнага профілю).

За шэсць месяцаў 2017 года пад прадастаўленнем дзяржаўнай адраснай сацыяльнай дапамогі звярнулася:

	на 2017/07/01	Аказана на суму, рублёў	на 2016/07/01	Аказана на суму, рублёў
Звярнулася грамадзян	676		761	
Прынята станоўчых рашэнняў	669	174943,83	671	1508706,2
Штомесечная дапамога	59	12454,10	109	172262,6
Аднаразовую дапамогу	24	3532,03	27	47490,8

Дзіцячае харчаванне	43	22358,13	51	199481,4
Сродкі рэабілітацыі	79	16338,71	80	142289,9
Пакрыццё падгузнікаў	464	120260,86	404	947181,5
адмовы	11		34	

У Гродзенскім раёне сярэднямесячная зароботная плата работнікаў галін эканомікі за студзень - чэрвень 2017 года склала 685,6 рублёў, тэмп росту ў параўнанні з адпаведным перыядам 2016 года склаў 109 %.

Упраўленнем ажыццяўляецца пастаянны кантроль выканання наймальнікамі тэрмінаў выплаты зарплаты.

Гродзенскім раённым выканаўчым камітэтам, яго аддзелама і ўпраўленнямі, раённай камісіяй па ахове працы сумесна з органамі нагляду і кантролю праводзіцца неабходная праца з працадаўцамі па пытаннях паляпшэння ўмоў і аховы працы, прафілактыкі вытворчага траўматызму, выканання патрабаванняў Дырэктывы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 сакавіка 2004 г. № 1 «Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны», ажыццяўляюцца меры па дзяржаўнаму рэгуляванню аховы працы на тэрытарыяльным узроўні.

У арганізацыях раёна вядзецца праца па ўкараненні сістэм кіравання аховы працы на аснове дзяржаўных стандартаў Рэспублікі Беларусь. СУОТ ўкаранёна ў 190 арганізацыях раёна.

У Гродзенскім раёне рэалізуецца дзяржаўная палітыка ў галіне садзейнічання занятасці насельніцтва і забеспячэння грамадзянам адпаведных гарантыяў.

Асноўнымі задачамі дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва з'яўляюцца:

- распрацоўка і рэалізацыя мерапрыемстваў па забеспячэнні занятасці насельніцтва Гродзенскага раёна;
- садзейнічанне грамадзянам у пошуку падыходзячай работы, а наймальнікам - у падборы неабходных работнікаў;
- арганізацыя прафесійнай арыентацыі, прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі беспрацоўных;
- рэгістрацыя грамадзян беспрацоўнымі і ажыццяўленне сацыяльных выплат ў выглядзе дапамогі па беспрацоўі, стыпендыі ў перыяд навучання па накіраванню органаў па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, аказанне матэрыяльнай дапамогі беспрацоўным і членам іх сем'яў, якія знаходзяцца на іх утрыманні;
- вядзенне ліку свабодных працоўных месцаў (вакансій) і грамадзян, якія звяртаюцца па пытаннях працаўладкавання;
- аказанне паслуг па працаўладкаванні і прафесійнай арыентацыі вызваляемых работнікаў і незанятага насельніцтва;
- садзейнічанне беспрацоўным у арганізацыі прадпрымальніцкай дзейнасці;

- арганізацыя работы па перасяленню беспрацоўных і членаў іх сем'яў у сувязі з пераездам у іншую мясцовасць на новае месца жыхарства і работы;

- арганізацыя аплатных грамадскіх работ.

У 2017 годзе ў службу занятасці Гродзенскага раёна звярнуліся 892 чалавека, з іх 478 чалавека зарэгістраваны беспрацоўнымі. На ўлік у службу занятасці насельніцтва складаюцца 101 беспрацоўны.

У службе маюцца звесткі аб 801 вакансіі, якія паступілі ад арганізацый Гродзенскага раёна, у тым ліку 261 - па рабочых спецыяльнасцях.

На пастаянную работу у 2017 службай занятасці працаўладкавана 620 чалавек, у тым ліку 393 беспрацоўных жыхара Гродзенскага раёна.

У грамадскіх работах узялі ўдзел 203 жыхара Гродзенскага раёна. Асноўнымі відамі выконваемых работ былі падсобныя работы, падбор камянёў, абкашванне тэрыторый.

На прафесійнае навучанне у 2017 годзе накіраваны 31 беспрацоўны.

У поўным аб'ёме забяспечвалася прадугледжаная заканадаўствам сацыяльная падтрымка беспрацоўных шляхам выплаты дапамогі па беспрацоўі, матэрыяльнай дапамогі, стыпендыі ў перыяд навучання, а таксама прадастаўлення незанятым грамадзянам комплексу інфармацыйных і прафарыентацыйных паслуг. Сярэдні памер пасобія па беспрацоўі склаў 64,42 рублёў.

Упраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гродзенскага райвыканкама увесь час арганізуе прафесійнае навучанне беспрацоўных жыхароў Гродзенскага раёна па спецыяльнасцях:

- муляр-мантажнік-пячнік
- тынкоўшчык; маляр; абліцоўшчык - плітачнік
- слесар па рамонце аўтамабіляў
- столяр-станочнік
- электрагазаваршчык
- швачка
- кухар; кандытар
- аператаркацельні
- бетоншчык
- афіцыянт-бармэн
- машыніст (качагар) кацельні
- бухгалтар
- прадавец і інш.

Навучанне бясплатнае, падчасна вучання беспрацоўным увыплачваецца стыпендыя, перыяд навучання залічваецца ў агульны працоўны стаж. Жадаючым прайсці навучанне звяртацца ў аддзел

дзяржаўнай службы занятасці па адрасе: г. Гродна, вул. Лермантава, д.
2, кабінет 14 б, тел.74-26-48, 73-81-32.